

**Запрашае субота!**

**18 студзеня**

**Дзень працоўнага выхавання  
і прафесіянальнай арыентацыі**

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Кансультацыя "Аб прызначэнні дзяцей знаходзячыміся ў сацыяльна небяспечным становішчы і маючым патрэбу ў дзяржаўнай абароне"	09.10-09.55	Школьная бібліятэка	Педа гогі	Папека С.У.
Выстава "Родныя берагі" да 120-годдзя з дня нараджэння Алеся (Аляксандра) Пальчэўскага	10.00-14.00	Школьная бібліятэка	1-11	Волкава А.В.
Выстава малюнкаў "Мой родны кут, як ты мне мілы..." да 85-годдзя з перыяду ўтварэння Пружанскага раёна	10.00-10.45	Кабінет №19	2-4	Кл. кіраўнікі
Экскурсія ў Аранчыцкую царкву "Праваслаўнае свята Хрышчэнне Гасподняе"	12.00-12.45	Вучэбныя кабінеты	5-7	Гук М.М. Бабкоўская Л.С.
Удзел у раённым этапе рэспубліканскага конкурса дзіцячай творчасці "Здравствуй, мир!"	10.00-12.00	СШ №5 г. Пружаны	1, 5	Куш М.Г. Нікіцюк М.У. Пінчук Д.М.
Экалагічная гадзіна "Заповедной тропой в заповедную даль" (да Дня заповеднікаў і нацыянальных паркаў)	12.00-12.45	Ліноўская СБ	9	Жук І.С. Работнікі Ліноўскай СБ
Групавая кансультацыя "Цяжкасці пры зносінах з дзецьмі і шляхі іх пераадолення"	12.00-12.45	Кабінет №5	Бацькі нав. 5-6 кл.	Вараб'ева Н.І.